

№06 (101)
чэрвень 2010

БЕЛАРУСЫ Ў СВЕЦЕ



ІНФАРМАЦЫЙНЫ БЮЛЕТЭНЬ

У НУМАРЫ: РАЗАМ МЫ МОЖАМ БОЛЕЙ

Працяг на стар. 8

ПЕРШАЕ ПАСЯДЖЭННЕ КАНСУЛЬТАТЫЊАГА САВЕТА ПА СПРАВАХ БЕЛАРУСАЎ ЗАМЕЖЖА

Працяг на стар. 6

У САНКТ-ПЕЦЯРБУРГУ НАПІСАЛІ ДЫКТОЎКУ Ў ГОНАР ВАСІЛЯ БЫКАВА

Працяг на стар. 5



Музею Янкі Купалы ў Татарстане – 35 гадоў

За 30 кіламетраў ад горада Казань (Татарстан), праз Волгу, знаходзіцца сяло Пячышчы, дзе ў гады вайны ў эвакуацыі жыў Янка Купала разам з жонкай Уладзіславай Францаўнай. У гонар беларускага паэта ў 1975 годзе ў сяле быў створаны Музей Янкі Купалы. Сёлета музею спаўняецца 35 гадоў.

"Музей размешчаны ў адным з найстарэйшых будынкаў. Гэта былы паравы

млын купца Аканішнікава, вядомага ў Казані. Да сённяшняга дня ён дзейнічае. Дарэчы, адзіны ў Паволжы. У адным з будынкаў на другім паверсе знаходзіцца наш музей і, у прыватнасці, мемарыяльная частка экспазіцыі", – распавядае дырэктар музея Янкі Купалы ў Пячышчах Рыма Абызава.

Супрацоўнікі музея амаль цалкам змаглі аднавіць інтэр'ер пакоя, дзе жыў Янка

Купала. "Ёсць рэчы, якія да 1975 года, да адкрыцця музея, былі выпадкова закінутыя на паддашак гэтага будынка, – гаворыць Рыма Абызава. – Прыязджалі супрацоўнікі Літаратурнага музея Янкі Купалы з Мінска, размаўлялі з жыхарамі Пячышчаў, і вось аказалася, што захаваліся рэчы, якімі карыстаўся Янка Купала: ложка, рэпрадуктар, лямпа – усё таго перыяду. Натуральна, рукапісы нека-

торыя захаваліся і асабістыя рэчы".

Акрамя мемарыяльнага пакоя ў музеі прадстаўленая экспазіцыя, якая распавядае пра дзяцінства Янкі Купалы, яго жыццёвы і творчы шлях, гады жыцця ў Пячышчах, а таксама раздзелы, прысвечаныя гісторыі сяла Пячышчы і мелязавода.

Юбілейнае мерапрыемства з нагоды 35-годдзя з дня адкрыцця музея адбы-

лося ў суботу, 5 чэрвеня. У рамках свята глядачам была прэзентаваная літаратурна-музычная кампазіцыя “Песняй толькі на свеце жыву я!”. Таксама адбылася аглядная экскурсія на Пячышчанскі геалагічны разрэз і прэзентацыя выставы “Малюся я небу, зямлі і прастору...”, якую Пячышчанскі музей атрымаў у падарунак на свой дзень нараджэння ад Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы ў Мінску.

У назве выставы “Малюся я небу, зямлі і прастору...” – радкі з верша Янкі Купалы “Мая малітва” 1912 года. Яна пазнаёміць расійскага наведвальніка з багатымі і разнастайнымі калекцыямі аднаго з найстарэйшых літаратурных музеяў Беларусі. “У гэтую выставу ўвайшлі эскізы да касцюмаў і спектакляў Янкі Купалы”, – гаворыць дырэктар музея Янкі Купалы ў Мінску Алена Мацэвасян. – Гэта сумесны выставачны і культурна-адукацыйны праект, створаны ў рамках Года культуры Рэспублікі Беларусь у Расійскай Федэрацыі Дзяржаўным літаратурным музеем Янкі Купалы ў Мінску і Нацыянальным музеем Рэспублікі Татарстан, у склад якога ўваходзіць Пячышчанскі музей”.

Па словах Алены Мацэвасян, юбілейнае мерапрыемства прайшло на высокім узроўні. Прысутнічалі прадстаўнікі Нацыянальнага музея Рэспублікі Татарстан, намеснік старшыні Асамблеі народа Татарстана, беларусы Казані на чале з Сяргеем Паўлавічам Марудэнкам.

“Сустрэча ў Пячышчах

атрымалася вельмі актыўная. У нас адбыўся абмен думкамі, з’явіліся некаторыя напрацоўкі на будучае, – распавядае Алена Мацэвасян. – Музей з’яўляецца сапраўды знакавым месцам для беларусаў Казані, яны вельмі шануюць яго, праводзяць там разнастайныя мерапрыемствы. З музеем у Пячышчах мы супрацоўнічаем ужо даўно. Аказваем ім метадычную дапамогу. Некаторыя тэмы ў іх не раскрытыя, да прыкладу, тэма паходжання Янкі Купалы, гады жыцця ў час Вялікай Айчыннай вайны. Мы будзем перадаваць высакаякасныя сканаваныя копіі дакументаў за патрэбны перыяд, каб яны маглі папоўніць экспазіцыю. Пры музеі дзейнічае драматычны гурток. Яны ставілі “Паўлінку” на рускай мове, так што, думаю, прэзентаваная выстава будзе для іх сапраўды цікавай”.

Падчас сустрэчы навуковы сакратар Музея Янкі Купалы ў Мінску Ала Дражына правяла экскурсію па выставе на беларускай мове для беларусаў Казані.

На будучае плануецца візіт у мінскі музей Янкі Купалы супрацоўнікаў Пячышчанскага музея. Таксама ёсць задумкі стварыць у Пячышчах экспазіцыю, якая б адлюстроўвала жыццё беларусаў у Татарстане.


Гутарку з дырэктарам музея Янкі Купалы ў Пячышчах Рымай Абызавай чытайце на сайце zbsb.org.

Інфармацыйны цэнтр МГА
“ЗБС “Бацькаўшчына”

На фота на першай старонцы: сябры беларускай суполкі і ансамбль выкладчыкаў Верхняўслонскай музычнай школы



Ала Дражына праводзіць экскурсію па выставе



Мемарыяльны пакой

24-Я СУСТРЭЧЫ “ЗОРКІ”: ДЗЯЎЧАТЫ ХЛЕБ ВУЧЫЛІСЯ ПЯЧЫ, А ХЛОПЦЫ – КОНЕЙ ЗАПРАГАЦЬ

У Новым Ляўкове (Польшча) 14 чэрвеня завяршыліся 24-я Сустрэчы “Зоркі” – заняткі пад шылдай дзіцячага дадатку да штотыднёвіка беларусаў Польшчы “Ніва”. Падчас тыднёвых майстар-класаў па журналістыцы вучні падляшскіх школ працавалі ў сапраўдных рэдакцыях,

рыхтавалі сапраўдныя артыкулы.

Цягам сямі дзён удзельнікі майстар-класаў сустрэліся з гасцямі, наведвалі адметныя месцы ў наваколлі Новага Ляўкова. Сёлетнія Сустрэчы “Зоркі” праходзілі пад лозунгам “Белавежская пушча – рэпартаж пра людзей пушчы”.

Па словах рэдактара “Зоркі” Ганны Кандрацюк-Свярубскай, якраз гэтаму жанру журналістыкі адводзілася найбольш увагі.

“Усе дзеянні Сустрэч прымеркаваны да практычнага вывучэння рэпартажу. Мы наведвалі не толькі сваіх герояў у іх дамах, таксама папрасілі, каб яны

нам паказалі асноўныя заняткі: выпяканне жытняга хлеба (прапанова для дзяўчат), хлопцы гэтым часам запрагалі коней”, – паведаміла Ганна Кандрацюк-Свярубская.

Па словах спадарыні Ганны, чарговыя сустрэчы плануюцца па-за межамі Польшчы – у Вільні.

Паводле “Радзе Рацыя”

У СОЧЫ АДБУДЗЕЦЦА АДКРЫЦЦЁ БЕЛАРУСКАГА МУЗЕЯ

За пяць кіламетраў ад цэнтра горада Сочы, у сяле Раздольнае, адбудзецца адкрыццё Народнага музея “Беларусы г. Сочы”. Сяло Раздольнае ў якасці месца для размяшчэння музея абранае невыпадкова.

Сяло створанае ў XIX стагоддзі беларусамі, якія перасяліліся туды з Магілёўскай губерні. “Пасля таго як Расія атрымала перамогу ў вайне з туркамі, яна пачала засяляць Каўказ, каб там наладзіць жыццё. Так там і апынуліся беларусы. Яны заснавалі сяло пад назвай “Раздольнае”, – гаворыць стваральнік музея, старшыня Беларускай абшчыны “Белая Русь” у Сочы Уладзімір Астапук.

Урачыстае адкрыццё музея – 3 ліпеня, у дзень вызвалення Мінска ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. На свята запрашаныя кіраўнікі нацыянальных цэнтраў Сочы (іх у горадзе больш за 30), кіраўніцтва Рэспублікі Беларусь, а таксама кіраўніцтва Краснадарскага краю і самога горада Сочы.

У музеі звесткі пра беларусаў, якіх

лёс закінуў у Сочы, будуць размяркоўвацца па стагоддзях: беларусы XIX стагоддзя, беларусы XX стагоддзя і беларусы XXI стагоддзя.

“Можна будзе даведацца пра побыт, жыццё беларусаў Сочы, іх працу, узаемаадносіны, – распавядае Уладзімір Астапук. – Таксама частка экспазіцыі будзе прысвечаная развіццю самога горада на этнічнай аснове, як беларусы прыжываліся ў Сочы, як яны суіснавалі з іншымі нацыямі, а іх у горадзе болей за 110. Акрамя таго, будзе створана кніга беларусаў Сочы. Яна будзе захоўвацца ў музеі. У кнізе будуць збірацца звесткі пра ўсіх беларусаў Сочы, у тым ліку і кантактныя тэлефоны. Такім чынам, музей будзе служыць своеасаблівым мастком паміж беларусамі Сочы”.

Трэба адзначыць, што беларускі музей пабудаваны цалкам на асабістыя сродкі Уладзіміра Астапука, які з’яўляецца кіраўніком праектнай фірмы. Будаванне ішло на працягу 2-х гадоў. Акрамя музея ў планах сп-ра Уладзіміра стварэнне Федэральнай нацыянальна-

культурнай аўтаноміі “Славяне поўдня Расіі”, якая б аб’яднала беларусаў, рускіх, украінцаў ды іншых славянаў гэтага краю. “Задумка стварыць такую аўтаномію існавала даўно, – гаворыць Уладзімір Астапук. – Прыемна, што першы крок у гэтай справе робяць беларусы. Зусім побач з беларускім музеем будзе пабудаваны дом для аўтаноміі. У нас ужо нават зробленая ўваходная брама з надпісам “ФНКА “Славяне поўдня Расіі”.

Цікава, што недалёка ад беларускага музея знаходзіцца крыніца з павышаным утрыманнем іонаў срэбра. А на першым паверсе будынка, дзе размешчаны музей, ёсць масажны кабінет і невялікая саўна. Так што беларускі музей мае ўсе шансы стаць цудоўным месцам для культурнага адпачынку і аздараўлення.

Адрас Народнага музея “Беларусы г. Сочы”: сяло Раздольнае, вул. Следзупытаў, 10

Інфармацыйны цэнтр
МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”

У 26-Й ШКОЛЕ НОВАСІБІРСКА БУДУЦЬ ВЫКЛАДАЦЬ БЕЛАРУСКУЮ МОВУ І ЛІТАРАТУРУ

Сёлетні травень аказаўся вельмі насычаным у жыцці Дзяржаўнага новасібірскага цэнтра беларускай культуры. Гэта ўдзел у фестывалі “Ад Палесся да Сібіры нясіце, буслы, вясну”, віншаванні ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны, традыцыйныя Дні славянскага пісьменства і культуры.

Травень – гэта яшчэ і Хрэсны ход, у якім разам з многімі новасібірцамі ўдзельнічалі беларусы, прыцягваючы ўвагу каларытнымі нацыянальнымі касцюмамі. Гэта і Міжрэгіянальны фальклорны фестываль “На Кірылы і Мяфодзія”, арганізаваны Цэнтрам рускага фальклору і этнаграфіі. Сваё майстэрства на фестывалі паказаў народны ансамбль беларускай песні “Чапурushка” з Кочанеўскага раёна і зусім маленькія дзеткі – ансамбль “Вясёлка”.

У творчым актыве Цэнтра – і ўдзел у святах “Імя ганаровае – славяне!” (горад Бердск), “Мы славяне – сям’я”, Міжнародным фестывалі культур “Усе фарбы свету”, а таксама ў Міжвузаўскай канферэнцыі “Кірыла-Мяфодзіеўскія чытанні”, якія штогод праходзяць у Новасібірску.

Адно са святаў хочацца адзначыць асобна. Яно адбылося ў 26-й школе Калінскага раёна Новасібірска. Школа гэтая не зусім звычайная. Працуе яна як адзіны арганізм са структурным падраздзяленнем – дзіцячым садком, забяспечваючы такім чынам пераёмнасць у адукацыйнай і выхаваўчай

сістэмах. Эксперымент у маштабах раёна і горада прыносіць прыкметныя вынікі. Разам з адукацыйнай праграмай у дзяцей імкнучца выклікаць цікавасць да народнай культуры. Улічваючы, што ў нашых школах вучацца дзеці розных этнічных груп, павага да культуры іншага народа выхоўваецца

з дзяцінства, што немалаважна для міжнацыянальных адносінаў. Тры гады таму школа заключыла дамову аб творчым супрацоўніцтве з НЦБК. Таму свята славянскага пісьменства і культуры, якое арганізатары назвалі “Тімі Кірылу і Мяфодзію”, цалкам арганічна ўпісалася ў праграму прыцягнення дзяцей да агульначалавечых каштоўнасцяў. У сцэнары свята ўдала спалучаўся апавед пра асветніцкую дзейнасць братаў Кірылы і Мяфодзія з канцэртнымі нумарамі, якія выконвалі салісты і танцоры з розных раёнаў горада і вобласці.

Думаецца, што такіх пазнаваль-



Свята на сцэне 26-й школы

ных і забаўляльных праграм у сумеснай працы 26-й школы і Цэнтра будзе яшчэ нямала. Па словах дырэктара школы Надзеі Мікалаеўны Фядзько, дарэчы, беларускі па нацыянальнасці, з новага навучальнага года з 1-га класа для ахвотных будуць выкладацца беларуская мова і літаратура, а таксама гісторыя Беларусі. Пры падтрымцы Цэнтра беларускай культуры ў школе дзеткі будуць вывучаць народныя рамёствы, беларускі фальклор, абрады і традыцыі.

Паводле Ніны Кабанавай,
дырэктара Нацыянальнага цэнтра
беларускай культуры

У РЭСПУБЛІЦЫ КОМІ СТВОРАНАЯ БЕЛАРУСКАЯ МОЛАДЗЕВАЯ АРГАНІЗАЦЫЯ

На працягу 13 гадоў у Рэспубліцы Комі паспяхова працуе на беларускай ніве Нацыянальна-культурная аўтаномія “Беларусь”. Нядаўна пры аўтаноміі была створаная моладзевая арганізацыя. Пра тое, як гэта адбылося, і пра іншыя навіны з жыцця аўтаноміі распавядае яе нязменны кіраўнік Аркадзь Сцяпанавіч Крупенька.

- Аркадзь Сцяпанавіч, раскажыце, калі ласка, як і калі ў Сыктыўкары была створаная моладзевая арганізацыя.

- У студзені месяцы мы стварылі моладзевую арганізацыю. Патрэба ў гэтым узнікла. У канцы мінулага года кіраўнік нашай рэспублікі Уладзімір Тарлопаў запрасіў усіх кіраўнікоў нацыянальна-культурных аб'яднанняў (мы кожны год сустракаемся) на традыцыйную сустрэчу. Мы гаварылі пра свае праблемы, пра тое, што ў каго набалела. Таксама запрасілі і кіраўнікоў моладзевых арганізацый, а ў нас не было такой арганізацыі. Але ў мяне ёсць унук. Я яго браў на V З'езд беларусаў свету. Мы разам удзельнічалі ў працы з'езда. Ён нахадзіўся, наглядзеўся. Уражанні ў яго засталіся надзіўныя ад Беларусі. І калі паўстала пытанне, каго запрасіць ад моладзевых арганізацый, запрасілі яго. Яму далі слова падчас сустрэчы. Ён распавёў пра працу на V З'ездзе беларусаў свету, пра паездку ў Беларусь. Гэта быў першы ягоны візіт у Беларусь. Атрымалася ўсё добра. Я запэўніў усіх, што мы прыкладзем усе намаганні, каб стварыць беларускую моладзевую арганізацыю. І мы ў студзені стварылі такую арганізацыю.

- Колькі чалавек увайшло ў склад арганізацыі?

- У арганізацыю увайшло прыкладна 10 чалавек. Гэта толькі пачатак. Мы ўключылі самых актыўных маладых людзей. У красавіку мы правялі другую сустрэчу з моладдзю. Гэта была азнамляльная сустрэча. Мы ім расказалі, што сабой уяўляе Беларусь, распавялі пра адміністрацыйнае дзяленне Беларусі, яе сімвалы, славутыя мясціны.

- Якой была рэакцыя моладзі? Ці праяўлялі цікавасць?

- Цікавасць была сапраўды вялікай. Калі разыходзіліся, усе запыталі: “А калі ў наступны раз будзе сустрэча?” Гэта ўжо пра многае гаворыць. Мы дамовіліся наступным разам паказаць дыскі, якія нам прывозілі ў розны час. Будзем паказваць краявіды Беларусі, каментавачь відэа. Было б добра арганізаваць экскурсію ў Беларусь, тады ў моладзі склалася б больш яскравае ўражанне пра Беларусь. Мы маглі б

і калектыў самадзейнасці сярод іх стварыць. Гэта будзе для нас такая падмога, актыў наш, на які мы ўскладаем вялікія надзеі.

- У склад моладзевай арганізацыі увайшлі дзеці з беларускіх сем'яў?

- Гэта ўжо ўнукі нашага старэйшага пакалення, я ім сказаў: “Давайце лічыць сябе беларусамі. У вас пакуль не напісана нацыянальнасць у пашпарце. Але давайце ўжо сёння лічыць сябе беларусамі”. У асноўным гэта дзеці з беларускіх сем'яў. Але чыста беларускіх сем'яў у нас вельмі мала. У нас прыязджалі людзі на развіццё газавай, вугальнай прамысловасці, на лесанарыхтоўкі. У асноўным гэта былі маладыя людзі, яны стваралі сем'і і заставаліся. Таму сем'і ў асноўным змешчаны. Але ўсё адно той ці іншы бок лічыць сябе беларусам. І мы прыкладаем намаганні, каб і дзеці, і ўнукі лічылі сябе беларусамі. Такую задачу мы ставім перад сабой на найбліжэйшым перапісе насельніцтва, які адбудзецца восенню. Гэта нашая змена, нашы рэзервы. Бо я ўжо ва ўзросце, і мне як старшыні беларускай аўтаноміі трэба думаць пра замену. Канечне, я не гавару, што адразу моладзь мяне заменіць, але трэба такую пераемнасць мець.

- Ці ёсць у вас пры аўтаноміі нейкія мастацкія калектывы?

- У нас ёсць хор “Купалінка”. У мінулым годзе яму надалі званне народнага. Яго вельмі часта запрашаюць выступіць. Хор існуе больш за 10 гадоў. У мінулым годзе, калі я быў на V з'ездзе беларусаў свету, я зайшоў да Гулякі (Леанід Гуляка – Упаўнаважаны па справах рэлігій і нацыянальнасцяў. – рэд.), каб пагаварыць наконт касцюмаў. Ён сказаў, што ў гэтым годзе не можа дапамагчы, што год ужо заканчваецца. А ў наступным годзе паглядзім. І ў студзені месяцы, на нашае здзіўленне, замову выканалі. Я адправіў двух чалавек, і 10 касцюмаў адтуль прывезлі. Гэта для нас вялікая радасць была. Мы даслалі запыт у Міністэрства культуры. Нам далі адказ, што дашлюць набор музычных інструментаў, сувенірную прадукцыю, музычныя дыскі, ноты і разгледзяць асобна пытанне па касцюмах у гэтым годзе. Як будзе насамрэч, пакуль невядома, але, прынамсі, адказ мы атрымалі. Хор на добрым рахунку ў Сыктыўкары. Людзі ходзяць на рэпетыцыі рэгулярна. У нас бываюць маразы моцныя, пад 40 градусаў, у розных месцах жывуць людзі, часам за 15 кіламетраў ад цэнтра, едуць усё адно. Я ўжо кажу: “Сядзіце дома, не марозьцеся”. – “Не, – адказваюць, – не хочацца падводзіць”. І ў дождж, і ў мороз усё

адно едуць на рэпетыцыі.

- Якія мерапрыемствы плануеце праводзіць?

- Мы кожны год адзначаем 2 красавіка – Дзень яднання народаў Беларусі і Расіі. Але мы называем яго Днём яднання народаў, якія насяляюць Рэспубліку Комі, і заўжды запрашаем на свята не толькі беларусаў, але і прадстаўнікоў іншых нацыянальнасцяў. Падчас канцэрта выступаюць збольшага беларусы, але таксама некалькі нумароў паказваюць і ўкраінцы, і комі, і іншыя нацыянальнасці. Таксама кожны год адзначаем 3 ліпеня – Дзень незалежнасці і вызвалення Мінска ад фашысцкіх захопнікаў. І трэцяе беларускае свята, якое мы заўсёды адзначаем, – гэта Дажынкi. Мы звычайна робім выставу, запрашаем спецыяліста з Міністэрства сельскай гаспадаркі (там у нас таксама ёсць беларус). Ён робіць ацэнку таго, што мы вырастлілі. Дорым кожнаму невялікія падарункі за вырашчаны ў паўночных умовах ураджай. Акрамя таго, мы ў мінулым годзе правялі цыкл лекцый-вечарын па вывучэнні Беларусі. Пачалі мы з Гомельскай вобласці. Падрыхтавалі матэрыял пра сённяшні стан эканомікі, культуры, сацыяльнага забяспечання Гомеля і Гомельскай вобласці. Мы зрабілі запыт у статупраўленне Гомеля. Нам даслалі адказ. Падрыхтавалі 4-х выступоўцаў. І так мы прайшліся па ўсіх шасці абласцях. Яшчэ ў мінулым годзе, і ў гэтым годзе таксама, мы працягвалі ўручаць медалі “65 гадоў вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў”. Гэтае мерапрыемства шырока асвятлялася ў прэсе. У найбліжэйшы час, я думаю, да нас Пётр Клімук прыедзе. У нас была з ім такая дамоўленасць. У другім паўгоддзі юбілейныя, творчыя вечары запланаваныя. Будзем запрашаць прадстаўнікоў Саюза журналістаў Расіі, моладзь.

Да таго ж, у Сыктыўкары збіраюцца будаваць нацыянальную вёску. І мы таксама будзем удзельнічаць у будаўніцтве. Збіраемся зрабіць 2 дамкі ў нацыянальным стылі. Адзін будзе пад беларускую кавярню, другі – пад нацыянальна-культурную аўтаномію. Кожны год мы робім нешта новае. Перыядычна выдаем буклеты пра нацыянальную аўтаномію. Выпусцілі 2 дыскі ў мінулым годзе. Адзін – з беларускімі песнямі ў выкананні нашага хору, другі – музыка беларускіх песняў у выкананні баяніста.

- Аркадзь Сцяпанавіч, колькі гадоў Вы ўжо ўзначальваеце НКА “Беларусь”?

БЕЛАРУСКАЯ МУЗЫКА ЗАВАЁЎВАЕ РАСІЙСКІЯ ПРАСТОРЫ

– Ужо 13 гадоў, з 1997-га. У мінулым годзе праводзілі справаздачна-выбарчую канферэнцыю. Я ўжо думаў, вызвалюся, падрыхтаваў сабе змену. Але не атрымалася. Трэба сказаць, што ў асноўным у працы мы абапіраемся на адных і тых жа людзей. На 15 тысяч ёсць 500 актыўных штыхоў па рэспубліцы, пачынаючы ад Варкуты да Сыктывукара. Напярэдадні перапісу мы збіраемся да-сылаць лісты ў нашы аддзяленні, а іх у нас 9 у рэспубліцы. Будзем весці тлумачальную працу з тым, каб дайсці да кожнага беларуса і захаваць колькасны склад беларусаў. Цяжка, канечне, бо многа людзей, якія да нашага акты-ву, не прывязаныя, раскіданыя. У нас паміж вёскамі па 20 кіламетраў. Прае-хаць гэта ўсё няма магчымасці. Таму мы лічым, што перад перапісам нам трэба вялікую працу правесці, каб быў вынік.

– Дзякуй за размову. Пспехаў Вам у працы!

Гутарыла Таццяна Печанко,
прэс-сакратар МГА “ЗБС
“Бацькаўшчына”

Завершыўся фінальны этап праекту “Савецкая спадчына ў Літве: учора і сёння”

Вандроўкай у Парк савецкай эпохі, што ў Грутасе (каля Друскенікаў), быў завершаны навукова-адукацыйны пра-ект “Савецкая спадчына ў Літве: учора і сёння”, ініцыятарам якой выступіла моладзевая ініцыятыва StudAlliance пры падтрымцы МГА “ЗБС “Баць-каўшчына”.

У Парку сабраная вялікая колькасць помнікаў савецкага перыяду, якія былі знятыя з пастаментаў пасля развалу Савецкага Саюза і не былі знішчаныя. На фінальным этапе праекту сту-дэнты Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэта змаглі пазнаёміцца з захаваннем, выкарыстаннем ды інтэрпрэтацыяй савецкай спадчыны, паспрабаваць настальгічныя прысмакі школьнай сталёўкі, а таксама пакінуць свае водгукі ў адмысловай кнізе.

Нагадаем, што навукова-аду-кацыйны праект складаўся з цэлага шэ-рагу разнастайных мерапрыемстваў. Для ўсіх ахвотных былі зладжаныя экскурсіі ў Музей ахвяр генацыду (былы следчы ізалатар КДБ ЛітССР), а таксама мемарыяльны парк у Туску-ленах з наведваннем калумбарыюма. Для літоўскіх і беларускіх навукоўцаў, а таксама ўсіх тых, хто цікавіцца пра-блематыкай савецкай спадчыны, былі арганізаваныя два круглыя сталы, на якіх прэзентавалі як літоўскую, так і беларускую праблематыку ў пытаннях савецкага мінулага.

Паводле прэс-службы StudAlliance

Экс-гітарыст гурта “J_Morse” Раман Арлоў з новым праектам пад назвай “У нескладовае” 5 чэрвеня выступіў з кан-цэртам у Маскоўскім клубе “Меццо-Форте”. Гэта быў першы канцэрт з серыі беларускіх канцэртаў-вечарынак пад назвай “Сіні пашпарт”. Акрамя “У нескладовага”, у канцэрце ўдзельнічаў гурт “Палац”.

“У нескладовае” – першы беларускі праект, які сабраў вакол сябе поп-, рок- і этна-зорак беларускай музыкі. Разам з Арловым у праекце “У нескла-довае” ўдзельнічаюць Ганна Хітрык, Юля Глушыцкая, Андрэй Сапонен-

ка (“Дзецідзяцей”), Віктар Рудэнка (“Далі”), Яўген Чалышаў (“Харлі”), Лёша Стокс (“Стокс”), Канстанцін Гара-чы, Слава Сяргееў і Вадзім Марголін. Заснавальнікі праекту вызначаюць стыль каманды як папулярную ра-дыёфарматную поп-рок музыку і ста-вяць перад сабою мэту пранікнення беларускамоўнай музыкі за ўсходнія межы Беларусі.

Правядзенню маскоўскага канцэрта 5 чэрвеня паспрыялі МГА “Згуртаван-не беларусаў свету “Бацькаўшчына” і Федэральная нацыянальна-культурная аўтаномія “Беларусы Расіі”.

Паводле Tut.by

У САНКТ-ПЕЦЯРБУРГУ НАПІСАЛІ ДЫКТОЎКУ Ў ГОНАР ВАСІЛЯ БЫКАВА

У дзень нараджэння Васіля Быкава, 19 чэрвеня, у Санкт-Пецярбургу прайш-ла памятная імпрэза ў гонар Народ-нага пісьменніка Беларусі. Мерапры-емства было арганізаванае моладдзю Санкт-Пецярбурга і МГА “Згуртаванне беларусаў свету “Бацькаўшчына”.

Вечарына праходзіла ў Бібліятэцы нацыянальных культур. Гэта трады-цыйнае месца сустрэч беларусаў, якія жывуць ў горадзе на Няве.

Спецыяльна на мерапрыемства з Беларусі прыехаў вядомы бард Алесь Камоцкі. Ён падзяліўся сваімі ўспамінамі пра Васіля Быкава: “Мне сапраўды пашчасціла быць знаёмым з Быкавым. Мы шмат размаўлялі. Размаўлялі як старэйшы мужык з ма-ладзейшым. Розніца ва ўзросце не перашкаджала, а часам нават спрыя-ла лепшаму разуменню аднаго.

Безумоўна, гэтае знаёмства паўплывала на маё жыццё і вельмі шмат мне дало”.

Падчас імпрэзы Алесь Камоцкі не толькі парадаваў прысутных сваімі песнямі, але яшчэ і выступіў у якасці выкладчыка беларускай мовы. Ён прачытаў прысутным дыктоўку на бе-ларускай мове – урывак з кнігі Васіля Быкава “Доўгая дарога дадому”.

Не абышлося і без падарункаў. Усе ўдзельнікі імпрэзы атрымалі дыскі з аўдыёзапісамі аўтарскага чытання кнігі ўспамінаў Васіля Быкава “Доўгая даро-га дадому”, а таксама набор паштовак ад грамадскай культурніцкай кампаніі “Будзьма беларусамі!”.

Акрамя таго, Алесь Камоцкі пе-радаў Бібліятэцы нацыянальных культур кнігі Васіля Быкава і некалькі аўдыёзапісаў “Доўгай дарогі дадому”.

Інфармацыйны цэнтр
МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”



Дыктоўку праводзіць Алесь Камоцкі

У МІНСКУ ПРАЙШЛО ПЕРШАЕ ПАСЯДЖЭННЕ КАНСУЛЬТАТЫЎНАГА САВЕТА ПА СПРАВАХ БЕЛАРУСАЎ ЗАМЕЖЖА

Першае пасяджэнне Кансультацыйнага савета па справах беларусаў замежжа адбылося 25 чэрвеня ў Авальнай зале Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі.

Савет створаны пры Міністэрстве культуры Беларусі з мэтай каардынацыі сувязей і аказання дапамогі грамадскім арганізацыям беларускага замежжа з боку дзяржорганаў Беларусі. У склад Кансультацыйнага савета ўвайшлі прадстаўнікі шэрагу дзяржаўных органаў і ведамстваў Беларусі, кіраўнікі беларускіх суполак Латвіі, Літвы, Малдовы, Польшчы, Расіі, Украіны і Эстоніі, грамадскіх аб'яднанняў Беларусі – МГА “Згуртаванне беларусаў свету “Бацькаўшчына” і Таварыства “Радзіма”.

Па рэкамендацыі Згуртавання “Бацькаўшчына” ў склад Кансультацыйнага савета ўвайшлі сябры Вялікай Рады МГА “ЗБС “Бацькаўшчына” Яўген Вапа (Польшча), Алес Рудакоў (Расія), Валеры Казакоў (Расія), Раман Вайніцкі (Літва). На жаль, не былі ўключаныя ў Савет прапанаваныя “Бацькаўшчынай” старшыня Таварыства беларускай культуры ў Літве Хведар Нюнька, а таксама старшыня Таварыства беларускай мовы Віленскага краю Юрась Юркевіч.

На першае пасяджэнне прыехалі кіраўнікі 20 грамадскіх арганізацый замежжа. Ад МГА “ЗБС “Бацькаўшчына” ў пасяджэнні ўдзельнічала Старшыня Рады “Бацькаўшчыны” Ніна Шыдлоўская.

У вітальным слове да ўдзельнікаў пасяджэння міністр культуры Павел Латушка адзначыў, што склад Савета не будзе абмежаваны ні па колькасці, ні па геаграфіі ўдзельнікаў, і любая грамадская арганізацыя беларусаў замежжа, калі захоча, зможа ў яго ўвайсці.

Беларуская дзяржава разглядае структуры дыяспары як партнёраў па шырокім прадстаўленні беларускай культуры за межамі краіны, сказаў міністр. Паводле яго слоў, міністэрства ўнесла ў Саўмін праект пастановы аб стварэнні Інстытута культуры Беларусі, які ў тым ліку будзе займацца пытаннямі папулярызацыі беларускай культуры за мяжой і падтрымкай арганізацый дыяспары.

Павел Латушка паведаміў, што ў межах дзяржпраграмы “Культура Беларусі” на 2011–2015 гады прадугледжана стварэнне ў замежжы пяці цэнтраў культуры Беларусі, якія будуць аказваць падтрымку прадстаўнікам дыяспары.

У сваім выступленні міністр культуры пералічыў самыя значныя культурныя праекты Беларусі за апошнія гады і запрасіў суайчыннікаў да ўдзелу ў тых, якія яшчэ не рэалізаваныя, а таксама выказаў надзею на дапамогу дыяспары ў вяртанні на радзіму рарытэтных нацыянальных гістарычных спадчыны.

Першым пытаннем на парадку дня пасяджэння стаў праект Палажэння аб Кансультацыйным савете. Таксама ў Авальнай зале абмяркоўвалася выкананне Плана мерапрыемстваў па рэалізацыі крытычных заўваг і прапаноў, выказаных удзельнікамі V з'езда беларусаў свету. У дадатак да прапанаванага праекта Плана Алес Рудакоў, старшыня ІТБК імя Чэрскага (Расія), прапанаваў правесці ў Мінску канферэнцыю, прысвечаную 100-годдзю масавага перасялення беларусаў у Сібір у сувязі са сталыпінскай рэформай. Шмат прапаноў прагучала ад старшыні ФНКА “Беларусы Расіі” Валеры Казакова. У прыватнасці, ён прапанаваў уключыць у план пункты аб адкрыцці беларускай школы і інстытута ў Маскве, пытанні аб вяртанні культурнай спадчыны ў Беларусь. Тым больш, што ў абодвух гэтых накірунках ФНКА ўжо шмат што робіць.

Былі таксама ўзнятыя праблема квотаў на навучанне ў ВНУ Беларусі для беларусаў замежжа, а таксама візавыя пытанні. Важным было абмеркаванне падрыхтоўкі праекта Закона Рэспублікі Беларусь “Аб суайчынніках, якія пражываюць за мяжой”. Леанід Гуляка адзначыў, што пакуль што рана дэталёва разглядаць праект закона, таму што ён яшчэ не звязаны ў той дакумент, які можна выносіць на шырокае абмеркаванне. Ён удакладніў, што праект закона падрыхтаваны з улікам прапаноў, якія гучалі на Пятым з'ездзе беларусаў свету, прапаноў Міністэрства замежных спраў, Міністэрства культуры, апарата Упаўнаважанага і прапрацоўкі гэтых пытанняў праз пасольствы Беларусі за мяжой. Леанід Гуляка адзначыў, што падобныя законы ўжо існуюць у шэрагу краін свету.

Нагадаем, згаданы праект разам з аналізам заканадаўства іншых краін быў дасланы на разгляд “Бацькаўшчыне”. Свае прапановы і заўвагі па атрыманым праекце закона МГА “ЗБС “Бацькаўшчына” накіравала ў Нацыянальны цэнтр заканадаўства і прававых даследаванняў Рэспублікі Беларусь.

Гэтыя прапановы былі агучаны Нінай Шыдлоўскай падчас пасяджэння Кансультацыйнага савета.

Спадарыня Шыдлоўская адзначы-

ла, што для Беларусі вельмі важна захаваць беларускую прысутнасць за мяжой. Арганізацыі дыяспары “не толькі падтрымліваюць імідж Беларусі за яе межамі, але і валодаюць вялікім патэнцыялам па прыцягненні інвестыцый у сферы культуры, эканомікі, навукі для сваёй гістарычнай радзімы”. Таму новы прававы акт павінен называцца “Закон аб беларусах замежжа”, падкрэсліла Ніна Шыдлоўская.

Паводле яе слоў, менавіта такая назва, якая па сутнасці з'яўляецца значэннем мэтай групы закона, стымулюе прадстаўнікоў беларускай дыяспары больш актыўна займацца дзейнасцю ў інтарэсах Беларусі, дазваляе кансалідаваць суайчыннікаў-эмігрантаў вакол беларускіх арганізацый дыяспары, пераапрацаваць вельмі магучым працэсам асіміляцыі, а таксама захаваць беларускі этнас.

Для Беларусі як унітарнай краіны не можа быць узорам заканадаўства аб суайчынніках федэратыўных дзяржаў, адзначыла Ніна Шыдлоўская. Яна падкрэсліла, што ўсе ўнітарныя дзяржавы свету называюць сваіх выхадцаў па назве краіны паходжання незалежна ад іх нацыянальнай прыналежнасці.

Ніна Шыдлоўская нагадала, што пытанне аб падрыхтоўцы закона, які рэгулюе прававыя адносіны паміж метраполіяй і беларусамі замежжа, было ўзнята ў 2002 годзе пасля чарговага з'езда беларусаў свету. “З таго часу гэты працэс фактычна быў пакладзены пад сукно, і дзяржаўныя органы часам вярталіся да яго ў сувязі з праяўленнем раз на чатыры гады з'ездаў беларусаў свету”, – сказала спадарыня Шыдлоўская.

Яна выказала надзею, што новы закон будзе ўтрымліваць артыкулы прамога дзеяння, а не насіць дэкларатыўны характар.

Падчас пасяджэння прадстаўнікі беларускай дыяспары выказаліся за хутчэйшае завяршэнне распрацоўкі і прыняцця закона аб беларусах замежжа.

Прыемнай навіной стала вестка пра тое, што ў наступным годзе ўпершыню плануецца правесці ў Мінску і гарадах Беларусі Фэстываль беларусаў замежжа.

Ініцыятыва правядзення такога свята належыць Міністэрству культуры, Упаўнаважанаму па справах рэлігій і нацыянальнасцей, якія і выступяць яго арганізатарамі. Акрамя таго, дапамогу ў арганізацыі фестывалю будуць аказваць Міністэрства замежных спраў, мясцовыя ўлады, грамадскія арганізацыі.

Працяг на стар. 8

У КАМПАНІІ “БУДЗЬМА БЕЛАРУСАМІ!” ПАВІННЫ АКТЫЎНА ЎДЗЕЛЬНІЧАЦЬ АРГАНІЗАЦЫІ ДЫЯСПАРЫ

У агульнаацыянальнай кампаніі “Будзьма беларусамі!” павінны актыўна ўдзельнічаць і арганізацыі беларускай дыяспары, заявіў у інтэрв’ю БелаПАН старшыня Федэральнай нацыянальна-культурнай аўтаноміі “Беларусы Расіі” (Масква) Валеры Казакоў.

Паводле яго слоў, гэтая вельмі цікавая акцыя мае “вялікае значэнне для захавання беларусаў на планеце як самабытнай нацыі”. “Не трэба абмяжоўваць кампанію рамкамі Беларусі, дзе і так большасць насельніцтва лічыць сябе беларусамі, а перавесці гэтую акцыю ў Расію і Украіну, Польшчу і Прыбалтыку, каб і там дапамагчы беларусам захаваць сваю беларускасць”, — прапанаваў Казакоў.

Старшыня рады МГА “Згуртаванне беларусаў свету “Бацькаўшчына”, кардынатар грамадскай культурніцкай кампаніі “Будзьма беларусамі!” Ніна Шыдлоўская назвала “ідэальным вары-

янтам” пашырэнне кампаніі за межы Беларусі. “Калі разглядаць гэтую акцыю з пазіцыі беларусаў, якія жывуць за межамі гістарычнай радзімы, для дыяспары яна падаецца больш важнай, чым для метраполіі”, — сказала Шыдлоўская.

Разам з тым, паводле яе слоў, для павышэння ўзроўню нацыянальнай самаідэнтыфікацыі і прадукінення асіміляцыі беларусаў-эмігрантаў зараз “вельмі важна” пашыраць кампанію ўнутры краіны, бо Беларусь з’яўляецца тым фундаментам, які не дазваляе беларусам знікнуць у шматнацыянальным свеце незалежна ад месца знаходжання. “Аднак нас вельмі радуе, што беларусы замежжа з цікавасцю і разуменнем успрынялі кампанію “Будзьма беларусамі!”, — сказала Шыдлоўская. Яна выказала гатоўнасць перадаваць досвед кампаніі арганізацыям беларускай дыяспары пры цесным супрацоўніцтве з імі.

Паводле “БелаПАН”

ВІНШАВАННІ

ВІНШАВАННЕ СЯБРАЎ ВЯЛІКАЙ РАДЫ

Маем гонар павіншаваць з днём нараджэння сябраў Вялікай Рады Згуртавання беларусаў свету “Бацькаўшчына”, якія нарадзіліся ў ліпені і жніўні:

Алега і Наталлю Гардзюк, Барыса Сачанку, Алеся Станкевіча, Уладзіміра Арлова, Генадзя Бураўкіна, Адама Мальдзіса, Марыю Міцкевіч, Алега Трусава (Беларусь), **Сяргея Кандыбовіча, Віктара Чайчыца** (Расія), **Алега Давідзюка** (Літва), **Ганну Сурмач** (Чэхія), **Алеся Ядчанку** (Украіна), **Аляксандра Мадсана** (Вялікабрытанія), **Дзмітрыя Ярашэўскага** (Германія), **Янку Запрудніка**

(ЗША). Жадаем вам выдатнага здароўя, бадзёрасці, аптымізму, натхнёнай працы, поспехаў ва ўсіх справах.



У ліпені і жніўні наступныя сябры Вялікай Рады адзначаюць юбілей: 6 ліпеня – **Яўген Груша** (Аўстралія), 17 жніўня – **Раман Вайніцкі** (Літва), 30 жніўня – **Таццяна Казак** (Латвія). Віншуем вас з юбіляямі і зычым здароўя, шчасця, дабрабыту, узаемапаразумення з блізкімі, плёну ў працы, здзяйснення ўсіх вашых планаў.

Управа МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”

ВІНШУЕМ АЛЕНУ МАКОЎСКУЮ!

1 ліпеня святкуе юбілей кіраўнік МГА “Згуртаванне беларусаў свету “Бацькаўшчына”. Шчыра віншуем спадарыню Алену са святам!

Жадаем і надалей неслі з сабой тое нязгаснае святло душы, якое заўжды адчуваецца побач з ёю. Няхай здзяйсняюцца ўсе Вашыя планы, усе самыя запаветныя мары! Няхай для Вас заўжды свеціць сонца – у вачах блізкіх людзей, у небе і ў сэрцы! Няхай пры Вашым рушчым кіраўніцтве квітнее нашая “Бацькаўшчына”! Урэшце, няхай у Вашым жыцці часцей зда-



раюцца прыемныя цуды, бо Вы іх сапраўды заслугоўваеце!

Управа МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”

БЕЛАРУСКІ КАЛЯНДАР ПАМЯТНЫХ ДАТ НА ЛІПЕНЬ- ЖНІВЕНЬ 2010 ГОДА

3 ліпеня – 70 гадоў таму, у 1940-м, нарадзіўся Роберт Тамупанскі (1940–1996), філолаг, публіцыст, рэлігійны і грамадска-культурны дзеяч у Вялікабрытаніі і Ватыкане.

5 ліпеня – 15 гадоў таму, у 1995-м, памёр Барыс Сачанка (1936–1995), пісьменнік, публіцыст.

10 ліпеня – 110 гадоў таму, у 1900-м, нарадзіўся Пётра Сергіевіч (1900–1984), мастак.

11 ліпеня – 15 гадоў таму, у 1995-м, выйшаў першы нумар газеты “Народная воля”. Рэдактар – Іосіф Сярэдзіч.

13 ліпеня – 20 гадоў таму, у 1990-м, памёр Янка Багдановіч (1906–1990), пісьменнік, мемуарыст, вязень савецкіх канцлагераў.

15 ліпеня – 600 гадоў таму, у 1410-м, адбылася Грунвальдская бітва, разгром Тэўтонскага ордэна пераважна войскамі Вялікага княства Літоўскага.

15 ліпеня – 110 гадоў таму, у 1900-м, нарадзіўся Уладзімір Дубоўка (1900–1976), пісьменнік, перакладчык.

16 ліпеня – 5 гадоў таму, у 2005-м, у Нью-Ёрку памерла Яніна Каханоўская (1909–2005), дзеяч эміграцыі ў Нямеччыне і ЗША.

16 ліпеня – 5 гадоў таму, у 2005-м, у Мінску пачаўся Чашвэртны з’езд беларусаў свету (доўжыўся 16–17 ліпеня).

23 ліпеня – 115 гадоў таму, у 1895-м, нарадзіўся Міхаіл Сазыка (1895–1949), вайсковы дзеяч, спявак, дзеяч эміграцыі ў Нямеччыне.

28 ліпеня – 20 гадоў таму, у 1990-м, Вярхоўны Савет прыняў Дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце Рэспублікі Беларусь.

28 ліпеня – 90 гадоў таму, у 1920-м, памёр Алесь Гарун (1887–1920), дзеяч нацыянальна-вызваленчага руху, паэт.

29 ліпеня – 50 гадоў таму, у 1960-м, памёр Тодар (Хведар) Данілюк (1877–1960), рэлігійны і вайсковы дзеяч, адзін са стваральнікаў БАПЦ, ад 1950 г. жыў у ЗША.

29 ліпеня – 10 гадоў таму, у 2000-м, у Мінску адбыўся Усебеларускі з’езд за незалежнасць (1376 дэлегатаў).

5 жніўня – 25 гадоў таму, у 1985-м, у Чыкага памёр Часлаў Будзька (1882–1985), дзеяч эміграцыі ў Нямеччыне і ЗША.

7 жніўня – 100 гадоў таму, у 1910-м, нарадзіўся Якуб Ермаловіч (1910–1987), пісьменнік.

7 жніўня – 15 гадоў таму, у 1995-м, у Мінску памёр Максім Танк (сапр. Яўген Скурко, 1912–1995), грамадскі дзеяч, паэт.

9 жніўня – 100 гадоў таму, у 1910-м, нарадзілася Ларыса Геніюш (дзея. Міклашэвіч, 1910–1983), паэтка, вязень ГУЛАГу.

27 жніўня – 95 гадоў таму, у 1915-м, нарадзіўся Часлаў Найдзюк (1915–1995), грамадскі дзеяч, дзеяч эміграцыі ў ЗША.

РАЗАМ МЫ МОЖАМ БОЛЕЙ

МГА “Згуртаванне беларусаў свету “Бацькаўшчына” атрымала прапанову інфармацыйнага супрацоўніцтва ад праграмы “Ла Страда”: супрацьдзеянне гандлю людзьмі ў РБ”.

Адным з найважнейшых кірункаў дзейнасці праграмы “Ла Страда” ў Беларусі з’яўляецца кансультаванне грамадзянаў па пытаннях бяспекі міграцыі, аказанне інфармацыйнай падтрымкі нашым суайчыннікам, якія трапілі ў складаныя сітуацыі за межамі Беларусі.

Праграма “Ла Страда” дзейнічае ў Беларусі з 2001 г. За гэты час на гарачую лінію праграмы звярнулася больш за 15 000 чалавек, больш за 500 атрымалі падтрымку па электроннай пошце і каля 450 ахвяр гандлю людзьмі – сацыяльную падтрымку. Праграма “Ла Страда” ўдзельнічае ў распрацоўцы законаў у галіне супрацьдзеяння гандлю людзьмі.

Эксперты гарачай лініі “Ла Страда” даюць кансультацыі па ўсіх пытаннях выезду за мяжу: па пытаннях працоўнай міграцыі, заключэння шлюбав з замежнымі грамадзянамі, навучання за мяжой, кансультацыі для тых, хто выязджае за мяжу з мэтай адпачынку і вандровак.

Акрамя індывідуальных кансультацый, эксперты праграмы прадстаўляюць спіс тэлефонаў і адрасоў, куды можна звярнуцца ў краіне прызначэння ў выпадку надзвычайнай сітуацыі. Кансультацыю можна

атрымаць па тэлефоне 8-801-100-8-801 (званкі па Беларусі бясплатна).

Калі бяда здарылася за мяжой, заўжды можна напісаць на lastrada@infonet.by або патэлефанаваць на тэлефон гарачай лініі “Ла Страда” (+375 17 295-31-67), працуе без выходных. Усе паслугі праграмы “Ла Страда” аказваюцца бясплатна.

“Ла Страда” разглядае праблему гандлю людзьмі як недапушчальнае парушэнне правоў чалавека, для вырашэння якой патрабуецца комплексны міждысцыплінарны падыход, заснаваны на супрацоўніцтве дзяржаўных органаў, няўрадавых арганізацый і міжнароднай супольнасці.

Падрабязней пра праграму “Ла Страда” можна даведацца на сайце www.lastrada.by.

Згуртаванне беларусаў свету “Бацькаўшчына” цалкам падзяляе погляды экспертаў праграмы “Ла Страда” і лічыць, што іх дзейнасць мае высокую сацыяльную значнасць.

Просім беларускія суполкі замежжа максімальна шырока распаўсюдзіць інфармацыю пра праграму “Ла Страда” і ў выпадку неабходнасці аказваць усебаковую падтрымку супрацоўнікам праграмы ў іх дзейнасці.

Заклікаем суполкі, якія маюць свае інфармацыйныя рэсурсы ў інтэрнэце ці друкаваныя СМІ, размясціць у іх інфармацыю аб праграме “Ла Страда”.

*Інфармацыйны цэнтр
МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”*

ПАСЯДЖЭННЕ КАНСУЛЬТАТЫЎНАГА САВЕТА ПА СПРАВАХ БЕЛАРУСАЎ ЗАМЕЖЖА

Працяг. Пачатак на стар. 6

Фестываль плануецца праводзіць раз у два гады. Чакаецца, што на першае свята збяруцца не менш за 300 удзельнікаў з розных краін свету. Сёння ніякіх узроставых рамак для ўдзельнікаў фестывалю не ўсталёўваецца, паколькі важна як мага шырэй прадставіць палітру творчасці беларусаў, якія пражываюць за межамі краіны.

Акрамя выступленняў песенных і танцавальных калектываў, плануецца арганізаваць выставу прац беларускіх мастакоў замежжа, а таксама фотавыставу, прысвечаную жыццю і дзейнасці беларусаў замежжа. Літаратурнае свята збярэ беларускіх пісьмэннікаў і паэтаў з розных краін, у вышэйшых навучальных установах пройдуць майстар-класы для студэнтаў. Мерапрыемствы будуць доўжыцца на працягу трох-пяці дзён.

Палажэнне аб фестывалі беларусаў замежжа плануецца распрацаваць у бліжэйшы час і прадставіць аб’яднанням беларусаў за мяжой да 1 верасня.

Чарговае пасяджэнне Кансультацыйнага савета па справах беларусаў замежжа запланавана на канец чэрвеня – пачатак ліпеня 2011 года.

*Інфармацыйны цэнтр
МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”
пабудле “БелаПАН”, “Звязда”*

НАВІНЫ

У ВІЛЬНІ АДЗНАЧЫЛІ 20-ГОДДЗЕ БЕЛАРУСКАЙ ТЭЛЕПЕРАДАЧЫ “ВІЛЕНСКІ СШЫТАК”

Святочная вечарына, прысвечаная 20-годдзю беларускай тэлевізійнай перадачы “Віленскі шшытак”, адбылася 30 траўня ў віленскім Доме нацыянальных згуртаванняў.

Падчас імпрэзы сваімі ўспамінамі пра тое, як 20 год таму на літоўскім тэлебачанні з’явілася беларуская перадача, падзяліўся Валянцін Стэх.

Яго расповед працягнула Таццяна Дубавец, якая ў свой час узяла на сябе абавязкі вядучай і рэдактара перадачы.

Яна згадала аб тым, якія цяжкасці сустрэліся на яе шляху з прыходам на літоўскае тэлебачанне, назвала імёны

і прозвішчы ўсіх аўтараў перадач, сваіх вучняў, усіх, хто так ці інакш спрычыніўся да працы над перадачай, а таксама прадэманстравала фрагменты з найбольш любімых гледачамі перадач.

На жаль, на сённяшні дзень “Віленскі шшытак” перажывае не найлепшыя часы. Перадача выходзіць у эфір па пятніцах і ў вельмі нязручны час – а 15-й гадзіне, калі большасць гледачоў яшчэ на працы, месяцамі не выплачваецца заробак супрацоўнікам рэдакцыі... Працягласць перадачы складае на сённяшні дзень 15 хвілін.

З гэтае прычыны была прынятая заява на імя Рады нацыянальнага радыё і тэлебачання Літвы, у якой выказваецца занепакоенасць далейшым лёсам перадачы. Заяву агучыла Хрысціна Балаховіч і сабрала пад ёй подпісы прысутных.

Паводле westki.info

АБВЕСТКА

Шаноўныя сябры!

Ліпеньскі нумар бюлетэня “Беларусы ў свеце” будзе спалучаным са жніўняўскім і выйдзе напачатку верасня.

Беларусы ў свеце

№06 (101), чэрвень 2010

Інфармацыйны бюлетэнь
МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”.
Распаўсюджваецца на правах
унутранай дакументацыі.

Меркаванні аўтараў могуць не
супадаць з думкай рэдакцыі.

Падрыхтоўка матэрыялаў і
вёрстка – Т. Печанко
Адказная за нумар –
Н. Шыдлоўская
Наклад 250 асобнікаў

Адрас рэдакцыі:
вул. Рэвалюцыйная, 15, г. Мінск 220030,
Рэспубліка Беларусь
www.zbsb.org
zbsb@tut.by

тэл./факс (+375 17) 200-70-27